

Жнівень 2000
Нумар 1
НАКЛАД 150 ас.
222120 Барысаў-15
п/с 641
mp@crossrd.org.by

Малое ПАЛЕСЬСЕ

МОЛАДЗЕВАЕ ВЫДАНЬНЕ КРУПШЧЫНЫ



ПАЧАТАК СВАЁЙ ДАРОГІ

Дарагія чытачы, у першым нумары першай у гісторыі Крупскага краю моладзевай беларускай газэце "Малое Палесьсе" вашай увазе пралануеца сэрыя цікавых і разнастайных аўтарскіх артыкулаў, якія напісалі нашыя крупскія юнакі й дзяўчата. На чатырох старонках нашага выдання вы знайдзеце ўспаміны й расповеды пра вандроўкі, раскопкі і цікавыя знаходкі на Крупшчыне й Бярэзіншчыне, пра наведваньне Менскага гістарычнага музею, пра сівяткаўанье моладзьдзю з усіх Беларусі перамогі нашых славутых продкаў у 1514 годзе пад Воршаю.

У наступных нумарох мы будзем імкнуцца рабіць нашае "Малое Палесьсе" як мага больш разнастайным па тэматыцы й уз্�ymнай праблематыцы. Але якасць нашага выдання шмат у чым будзе залежаць ад вашай, дарагія чытачы, актыўнасці. Нам бы вельмі хацелася, каб многія з вас далучыліся да работы над нашай маленъкай газэткай: шукалі адметную й зъмястоўную мясцовую інфармацыю, пісалі нам лісты, дзяліліся сваімі творчымі здабыткамі і ўражаныямі. Мы ў сваю чаргу пастараемся зрабіць усё магчымае й немагчымае, каб слова кожнага з вас знайшло адлюстраванье на старонках "Малога Палесся".

Адзінае, што мы хацелі б адразу падкрэсліць і нейкім чынам вылучыць. Нашае выданье будзе выходзіць у нашае роднае беларускае мове, прычым клясычным, "тарашкевічаўскім" правапісам,



На дэрве жыцця

які пакуль што ня так вядомы сярод беларусаў, як гэта павінна быць. На наших старонках ня будзе месца безгустоўнасці, хамству, нянавісці. Мы пасправляем зрабіць нашае выданье адкрытым для ўсіх і кожнага, каму дарагі паняцьці: Радзіма, свабода, любоў.

Дарагія чытачы, нам усім патрэбна ўсьвядоміць адну, здавалася б, простую ісціну, але, на першы пагляд, някідную. Толькі мы самі зможам зрабіць нашу краіну такой, як мы яе бачым у сваіх марах.

Да пабачэння! Лістуйце!

Рэдакцыя

ШТО МЫ ШУКАЛІ Ў БАБРОЎСКІХ ЛЯСОХ?

У сваўі кнізе "Памяць" Л.Побаль пісаў, што гарадзішча, якое знаходзіцца дзесяці ў Бабры, разбуранае. Але доказу гэтага няма. Таму мы вырашылі знайсці тое "разбуранае" гарадзішча.

Мы адправіліся на станцыю Бобр. Ішлі па лясной дарозе некалькі кілямэтраў уздоўж ракі. Але гарадзішча не знайшлі. Пасля гэтага нечаканай ўлезлі ў нейкі малінік. Ён быў вельмі густы й калючы. Доўга мы па ім лазілі, падрапі адзеныене, але так нічога й не знайшлі.

Ды на гэтым наш гурток не спыніўся і праз тыдзень зноў пайшоў на пошуки. На гэты раз нам пашанцевала больш. Мы знайшлі гарадзішча!

Яно знаходзілася на марэне, а паабапал - старажытныя,

ледавіковыя пары, рэчышчы шырынёй у чатыры метры, якія ўпадалі ў раку Бобр. Пэрымэтар гарадзішча складаў прыкладна 40-50 метраў.

Трэці раз наш гурток пайшоў на гарадзішча разам з гуртком настайніка Андрэя Пятровіча Аляхновіча. На гэты раз мы пайшлі іншай дарогай, дзе супстрэлі турыстаў. Да гарадзішча дабіраліся тым самым шляхам, як гэта некалі рабілі старажытныя жыхары. Дарога была гразкая.

Зайшоўшы на гарадзішча, мы

вырашылі заклаць ці шурф. Адразу, як толькі разгрэблі лісьцё, была знайдзеная прасліца. Далей - кавалкі керамікі. Знаходкі дазволілі датаваць гарадзішча часам паміж II стагодзьдземдан. X. і VII стагодзьдзем пасля н.Х. Культурны слой складаў прыблізна 40 сантымэтраў.

З гэтымі знаходкамі мы адправіліся дадому шчаслівяй й гордыя, бо сталіся "пераадкрыўальнікамі" "разбуранага" гарадзішча!

Вольга Выглазава

СТАРАЖЫТНЫЯ МЕСЦЫ ВЁСКІ СОМРЫ

У Беларусі шмат мясьцінаў, дзе знаходзіцца гісторычныя помнікі: курганы, могільнікі старажытных часоў, гарадзішчы. Адно з таких месцаў – вёска Сомры, куды й адправіліся мы зь сябрамі з Крупак, вёсак Дзянісавічы й Старая Слабада.

Таксама ў гэтае цікавае падарожжа адправіўся ў беларускі бард Андрэй Мельнікай. Мттай нашае вандроўкі было знайсці гарадзішча недзе каля вёскі Сомры, у аднайменны мурочышчы Гарадзішча. Калі мы прыехалі ў Сомры, дык пайшлі паглядзець на культавыя камяні. Адным з іх зьяўлюйся

камень пад назвай "Божае красла". Гэты камень быў падобны на красла, і, гавораць, што на ім калісьці сядзеў Бог. Калі мы пайшлі далей, дык убачылі, што жаўнеры капалі нейкія яміны. Мы даведаліся, што яны шукалі пахаваныні часоў апошняе вайны, але так і не знайшлі, бо бабулькі не дазволілі капаць на сваіх градох.



Тут сядзеў Бог

Наш лягер знаходзіўся ў лесе. Усяго нас было больш за трыццаць чалавек.

Гэтае трохдзённае падарожжа было вельмі цікавае, таму што съявівалі песьні амаль да

раніцы, хадзілі шукаць гарадзішча – да стомы ў нагох. Гарадзішча тое мы так і не знайшлі, але за тое знайшлі капішча паганскіх часоў.

Але ўсяму ў съвеце бывае канец. Нашае падарожжа таксама скончылася, хаця мы не ўсё адшукалі, што хацелі, але ўсё ж такі вярнуліся дадому з жалем. Гэтае падарожжа не аднаму мне, але і ўсім ягоным у дзельнікам запомнілася на доўгі.

Андрусь Шкляненак





ТАМ КАЛІСЬЦІ БЫЛА ВЁСКА...

СПАДЧЫНА

**Шырнавецкае поле знаходзіцца на месцы,
дзе рака Яленка ўпадае ў Бобр.**

Гэтае поле так назаваецца тады, што там яшчэ раней знаходзілася вёска Шырнавічы. Яна ў першыя ню згадвалася пад 1481 годам, але ў 1937-м, на вялкі жаль, была зьнесеная ў ваенных мітаках Чырвонай арміяй. Мы прайшліся па пустой вуліцы, абапал якой знаходзіліся толькі старыя камяні ды раслыі дзікія дрэвы.

На ёсім сваім шляху пад нагамі мы зъбірапі

толькі аскепкі бітае керамікі – гэта ўсё, што засталося ад загінулага паселішча. Застаецца хіба згадаць яшчэ й маўклывія крыжы на запусьцелых могілках, якія супстрэлі нас у лесе напрыканцы былогі вёскі.

А яшчэ мы вельмі хацелі адшукаць стаянку каменнага веку, якую выявілі археолягі яшчэ ў 30-ых гадох. Праўда, гэта мы здолелі зрабіць толькі з трэцяе спробы.

Зьміцер Хващчэйскі

ХАРЧЫЧИНСКІЯ КУРГАНЫ

Харчычы – вёска на поўначы Бярэзінскага раёну, дзе ў навакольлі знаходзіцца каля 200 курганоў. Гэта буйнейшае месцазнаходжанье курганоў у Беларусі.

Нашаму гуртку вельмі хацелася туды з'езьдзіць. На тое месца амаль кожны год прыяжджаюць студэнты БДУ. На археалагічным факультэце БДУ вучыцца мой новы сябар і былы вучань Пушкін Яніны Аляксандраўны – Зьміцер. Мы паехалі да яго. Адразу, прыехаўшы ў вёску непадалёк ад Харчычаў, – знаменку, пайшли каля высакавольтнае лініі. Гэтак мы прайшлі каля сямі кіляметраў і амаль заблукалі, але знойшли прасеку, якая нечакана прывяла нас да лягеру. Там я ўпершыню пазнаёміўся з тэхнікай раскопак курганоў. Знайшлі шмат рэчай, якія засікаўлі нас – жаночыя ўпрыгожванні (пацеркі, бранзалеты, крыжык), амаль



цэлы збаночак. Гэтыя курганы належалі нашым продкам, якія

жылі прыкладна ў XI – XII стагодзьдзяx.

Прычым раскопвалі археолягі менышыя курганы, а большыя не чапалі (як вы думаце, чаму?). Праўда, "цэлы" курганоў амаль не засталося... Побач з курганамі знаходзіцца позненесярэднявечны могільнік з мноствам каменых крыжоў.

Яшчэ мы ўпершыню пабачылі там начныя агеньчыкі сьветлячкоў!

Не хацелася зъяджаць дамоў. Але супакойвала тое, што наперадзе яшчэ шмат цікавых вандровак.

Зьміцер Хващчэйскі

ШТО ГАВОРЫЦЬ ЛЕГЕНДА?

Кожны археалагічны помнік мае сваю непалётную легенду.

Якую легенду мае Баброўская гарадзішча? Мы распыталі бабульку, якая шмат што пабачыла й пачула на сваім вяку. Вось што яна нам расказала.

Баброўская гарадзішча знаходзіцца ў надзвычай

малаяўнічым ўрочышчы "Замачак". Там стаяла некалі найпрыгажэйшая царкоўка. Але потым яна раптам... правалілася пад зямлю. Але чаму так адбылося невядома. Гэтаму можна й не паверыць, аднак кожная легенда грунтуецца не на пустым месцы...

Марыя Бруніч

СПАДЧЫНА

ПАДАРОЖКА Ў ДАЙНІЯ ЧАСЫ

На зімовых вакацыях наш краязнаўчы гурток "Спадчына" наведаў Менскі гістарычны музэй. Мяне адразу заваражыла старажытная зброя.

Больш за ўсё мяне ўразілі трывалыя прылады. Першая з іх — вялізная жалезная булава, якой мог валодзіць хіба толькі сапраўдны волат. Другая прылада нагадала мне нейкі мушкет з даволі шырокай руляй — прыкладна чатыры сантиметры ў дыямэтры. Даўжыня рулю не складала нават і дваццаці сантымэтраў. Адным

словам, як зы яго стралялі? Трэцяе, што мяне ўразіла — пярэдняя частка панцыра. Па ёй можна было здагадацца, што ейны ўладальнік быў альбо крху затоўстым, альбо даволі малуткім чалавекам.

Не абыўшлася нашая вандроўка й без кур'ёзаў. Хтосьці з хлопцаў, лабачыўшы скарб, які складаўся з тонкіх манэтаў і

некалькіх іншых рэчаў, назваў гэтыя тонкія манэты тонкім мэталем. Атрымалася даволі съмешна. Нездарма прымайка вучыць: "Пасыпляыш — людзеў насымяшыш".

Караець кажучы, чаго толькі мы на ўбачылі ў tym музэі: і мэталічны посуд, і манэты розных часоў і краінаў, прыгожыя крэмневыя сякеры, капсульныя пісталеты, крэмневыя стрэльбы, гарматы розных памераў, друкарскі варштат, велізарны замкі ды йнш. Думаю, што ў кожнага з нас засталіся добрыя успаміны пра гэту паездку.

Юрась Цітавец

ЗВОН МЯЧОЎ НА КРАПІВЕНСКІМ ПОЛІ

Аб вандроўцы ў Воршу ў мяне засталіся добрыя успаміны.

Найперш — бітва рыцараў. Я таксама прымяраў шлем і аглядаў меч. Але набліжаўся вечар. Вельмі не хацелася класціся спаць, бо калі вогнішча гучалі чарайнічыя песні пра Беларусь. Але ўрэшце, моцна стаміўшыся, я ня вытрымаў і пайшоў у свой намёт. Некаторыя з дарослых — сапраўдныя мужчыны, купаліся ў Дняпро. Я сказаў, што сапраўдныя, бо ў верасні было ўжо вельмі халоднае надвор'е. Аднак я сам



не наважыўся, хоціа вельмі хацелася. Напасьледак перад ад'ездам мы зрабілі некалькі фотаздымкаў на памяць.

Баяркін Артур



Крупская моладзь

**Малое
ПАЛЕСЬЕ**

РЭДАКЦЫЯ
тэл/факс (01777) 67055
222120, Барысаў-15, п/с 641
e-mail:mp@crossrd.org.by

Галоўны рэдактар:
Марыя Бруніч

Шыхтоўля: Андруш Гмыза
НАКЛАД 150 асобнікаў

Рэдакцыя не вяртае незамоўленых тэкстаў, а таксама пакідае за сабою права іхнага рэдагаваньня й скарачэння.

Газета "**Малое ПАЛЕСЬЕ**" выказвае паддяку Барысаўскому цэнтру грамадзкіх ініцыятывы "Скрыжаваньне" за тэхнічную падтрымку.